

ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЯ, 9

ПЕРАВАГА — ПРАМЫМ ЗАМЕЖНЫМ ІНВЕСТЫЦЫЯМ

Спікер верхняй палаты парламента ўзяў удзел у нарадзе

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заслухаў справаздачу ўрада, Нацыянальнага банка, аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама аб выніках працы эканомікі за 2017 год і задачах па забеспячэнні ўстойлівага эканамічнага росту. У мерапрыемстве прыняў удзел і старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Міхаіл МЯСНІКОВІЧ.

У сваім выступленні ён звярнуў увагу на шэраг ключавых пытанняў сацыяльна-эканамічнага развіцця. Спікер закрануў тэму мадэрнізацыі прадпрыемстваў, падкрэсліўшы, што гэту работу неабходна праводзіць за кошт прыцягнення прамых замежных інвестыцый і даходаў ад публічнага размяшчэння акцый. Прамым замежным інвестыцыям варта аддаваць перавагу перад звязанымі крэдытамі пад гарантыі ўрада. Прадпрыемствы пакуль недастаткова займаюцца самастойным прыцягненнем фінансавых рэсурсаў, у тым ліку праз фондавы рынак. Гэтыя працэсы трэба актывізаваць, падкрэсліў Міхаіл Мясніковіч.

БЕЛАРУСКУЮ ІНІЦЫЯТЫВУ ЎСПРЫНЯЛІ

Гэта адбылося на форуме ЕЭК ААН

Мар'яна ШЧОТКІНА, намеснік старшыні Савета Рэспублікі, нацыянальны каардынатар па дасягненні Мэт устойлівага развіцця, узяла удзел у пасяджэнні сегмента высокага ўзроўню форуму ЕЭК ААН у Жэневе.



Падчас яго Мар'яна Шчоткіна прадставіла вопыт нашай краіны па дасягненні Мэт, а таксама вынікі праведзенага ў Мінску ў лютым Рэгіянальнага форуму нацыянальных каардынатараў па МУР. І галоўнае — ініцыятыва Беларусі па стварэнні глабальнай базы даных па дасягненні Мэт устойлівага развіцця была падтрымана на форуме.

Удзельнікі пасяджэння з цікавасцю ўспрынялі інфармацыю пра Беларусь. Прагучалі пытанні, якія датычацца фарміравання беларускай архітэктуры кіравання працэсам дасягнення Мэт. Акрамя таго, замежныя эксперты цікавіліся, як па гэтых пытаннях пабудавана ўзаемадзеянне з прадстаўнікамі бізнесу і грамадзянскай супольнасці. Мар'яна Шчоткіна таксама праінфармавала аб агучаных на мінскім форуме прапановах па пабудове партнёрскай сеткі нацыянальных каардынатараў па МУР. Гэтыя прапановы былі падтрыманы.

РАЗВІВАЕМ ЭЛЕКТРАТРАНСПАРТ

Сенатар абмеркаваў магчымасць паляпшэння гэтай сферы

Член Прэзідыума Савета Рэспублікі Сяргей Рахманаў сустрэўся з прадстаўнікамі бізнесу для абмеркавання перспектывы вытворчасці электратранспарту. Так, праект «Развіццё рынку электрычных транспартных паслуг» плануецца рэалізаваць у тэхналагічным парку «Magileў» з удзелам БНБ-Банка і нямецкай кампаніі COWI.

Сяргей Рахманаў, старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы, адзначыў, што Беларусь зацікаўлена ў развіцці рынку электратранспарту і для гэтага ствараюцца неабходныя ўмовы. Паспяхова наладжаны выпуск айчыннага электробуса, які запатрабаваны як на знешнім рынку, так і за мяжой. Пры садзейнічанні кітайскіх экспертаў беларускія навукоўцы распрацавалі першы айчынны электрамабіль. Работы вядуцца і ў галіне вытворчасці гібрыднага аўтатранспарту. Будаўніцтва ў Беларусі атамнай станцыі будзе садзейнічаць пераходу на гарадскі электратранспарт, што палепшыць стан паветра.

«Для нас сёння важна ўзмацніць міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне вытворчасці электратранспарту, і мы гатовыя разглядаць розныя варыянты, — падкрэсліў Сяргей Рахманаў. — Думаю, у гэтай галіне ў нас добрыя перспектывы, асабліва з улікам магчымасці экспарту прадукцыі на рынкі краін ЕАЭС, у першую чаргу Расійскай Федэрацыі».

Вераніка ПУСТАВІТ.

НА ПЕРСПЕКТЫВУ

Беларусь — Ізраіль: узаемавыгаднае супрацоўніцтва

Беларуска-ізраільскія адносіны павінны выйсці на якасна новы ўзровень развіцця. Пра гэта гаварылася падчас нядаўняга візіту беларускай парламенцкай дэлегацыі на чале са старшынёй Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Папковым у Дзяржаву Ізраіль.

У першую чаргу трэба будзе пашырыць супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай сферы. Нягледзячы на тое, што ў апошнія гады намеціліся пазітыўныя тэндэнцыі ўзаемага гандлю: у 2017-м яго рост дасягнуў 150 %, а беларускі экспарт у Ізраіль павялічыўся на 70 % у параўнанні з папярэднім годам. Тут, на думку спецыялістаў, ёсць яшчэ шмат нявыкарыстаных магчымасцяў.

Члены беларускай парламенцкай дэлегацыі сустрэліся са спікерам Кнесета Ізраіля Юліем Эдэльштэйнам і генеральным дырэктарам Альбертам Сахаровічам. Падчас перагавораў з дэлегацыяй Лігі міжпарламенцкай дружбы «Ізраіль—Беларусь» на чале з яе кіраўніком, віцэ-спікерам Кнесета Талі Пласкоў, а таксама з міністрам аліі і інтэграцыі Ізраіля, сустаршынёй сумеснага беларуска-ізраільскага камітэта па гандлёвым і эканамічным супрацоўніцтве Софай Ландвер члены беларускай дэлегацыі абмеркавалі ступень парламенцкага ўдзелу ў прасоўванні перспектывных праектаў беларуска-ізраільскага супрацоўніцтва.

На думку кіраўніка рабочай групы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па супрацоўніцтве з парламентам Дзяржавы Ізраіль Аляксандра Папкова, Ізраіль можа стаць найважнейшым інвестыцыйным партнёрам для нашай краіны ў частцы актывізацыі кааперацыі дзвюх дзяржаў у галіне ІТ-тэхналогій. У цяперашні момант нямала ізраільскіх кампаній уваходзіць у беларускі Парк



высокіх тэхналогій. Вялікія перспектывы інвестыцыйнага супрацоўніцтва і ў аграпрамысловай вытворчасці. «Патэнцыял груп міжпарламенцкай дружбы вельмі вялікі, і яго трэба выкарыстоўваць у рэалізацыі канкрэтных сумесных праектаў у гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай, турыстычнай, культурна-гуманітарнай і адукацыйнай сферах, — падкрэсліў парламентарый. — Беларусь гатова пастаўляць у Ізраіль прадукты харчавання, тэхніку. У свой час ізраільскі бізнес праявіў цікавасць да работы беларускіх сельгаспрадпрыемстваў. Узаемавыгадным для абедзвюх краін можа стаць праект па стварэнні сумесных вытворчасцяў. Таксама зараз у нашай краіне актуальная праблема энергазберажэння ў АПК. Беларускім аграрыям цікавы вопыт ізраільскіх калег як у гэтай сферы, так і ў частцы перапрацоўкі адходаў сельгаспадарчай вытворчасці».

Сёння ў Рэспубліцы Беларусь дзейнічаюць 153 юрыдычныя асобы з ізраільскім капіталам. З дапамогай ізраільскіх інвестараў у Мінскай вобласці рэалізаваны ўнікальны для краін СНД высокатэхналагічны цэнтр збору і перапрацоўкі адпрацаваных машынных маслаў. Таксама ў рамках беларуска-ізраільскага ўзаемадзеяння разглядаюцца пытанні прыцягнення беларускіх будаўнікоў для

работы на аб'ектах у Ізраілі і стварэння ў Беларусі ізраільскага навучальнага цэнтара, дзе будзе праводзіцца адбор і навучанне беларускіх спецыялістаў рабочых спецыяльнасцяў.

Па выніках праведзеных перагавораў, у мэтах прасоўвання беларускай прадукцыі на рынак Ізраіля Міністэрству сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь прапанавана абмеркаваць — з запрашэннем прадстаўнікоў найбуйнейшых ізраільскіх кампаній — перспектывы беларуска-ізраільскага супрацоўніцтва ў жывёлагадоўчай і іншых галінах сельскай гаспадаркі. Таксама разгледзець

магчымасці ўдзелу беларускіх прадпрыемстваў у 20-й Міжнароднай выстаўцы «AgriTech Israel — 2018», якая адбудзецца сёлета ў маі ў Тэль-Авіве.

Вялікія перспектывы ў беларуска-ізраільскага супрацоўніцтва і ў сферы развіцця турызму, у тым ліку аздараўлення. Беларускі бок гатовы разглядаць інвестыцыйныя прапановы па стварэнні сумеснага цэнтара па аздараўленні на базе адной з абласцей нашай краіны.

Падчас візіту беларускай парламенцкай дэлегацыі ў Ізраіль шырока абмяркоўвалася і тэматыка малой радзімы, якая цікавіць большасць выхадцаў з Беларусі. Аляксандр Папкоў заклікаў ізраільцянаў, якія маюць беларускія карані, актыўна ўдзельнічаць у рэалізацыі праектаў па захаванні месцаў гістарычнай памяці, якіх сёння нямала ў нашай краіне.

Плануецца, што ўсе прапановы па пашырэнні ўзаемадзеяння абедзвюх краін, выказаныя падчас перагавораў беларускіх і ізраільскіх парламентарыяў, будуць абмеркаваны на чарговым пасяджэнні сумеснага беларуска-ізраільскага камітэта па гандлёвым і эканамічным супрацоўніцтве, якое запланавана правесці ў маі 2018 года.

Наталля БІТЭЛЬ.

І ЖАРТАМ, І ЎСУР'ЁЗ

ПАРТФЕЛЬ ПА СІЛЕ

Па выніках выбараў у мясцовыя Саветы амаль палову дэпутацкіх партфеляў ускінулі на свае плечы жанчыны. Большасць прадстаўніц прыгожай паловы чалавечтва працуюць на месцах — у сельскіх і пасялковых Саветах дэпутатаў. Яны, можна сказаць, твар у твар сутыкаюцца з надзённымі праблемамі грамадзян. У гэтыя святочныя дні мы звярнуліся да жанчын-дэпутатаў, каб пацікавіцца, якія «нежаночыя» праблемы ім даводзіцца вырашаць?

Ірына КРЫКСІНА, старшыня Верамейскага сельскага Савета дэпутатаў Чэрыкаўскага раёна:

— Грамадзяне звяртаюцца па разнастайных пытаннях, таму прыходзіцца займацца і «нежаночымі» справамі. Дзесьці ў камунальнікаў рукі не дайшлі — дапамагаем. Калі пачынаецца сезон добраўпарадкавання мясцовасці, магу самастойна і плот адрамантаваць. Пачаўся снегапад — адразу бяру ў рукі лапату і прыбіраю. У маім распрадажэнні машына «Жыгулі», прычэп да яе. Прывожу куды трэба косы, бензапілы і іншы інвентар. Акрамя дэпутацкай пасады, я ж яшчэ і старшыня сельвыканкама. Заўсёды выконваю свае абавязкі самастойна, не прывыкла чакаць дапамогі.

Наталля ШОСЦІК, старшыня Рэчыцкага сельскага Савета дэпутатаў Камянецкага раёна:

— Сярод «нежаночых» спраў у асноўным пытанні добраўпарадкавання — ліквідацыя звалак, арганізацыя насельніцтва на збор смецця. Мне даводзіцца вырашаць праблемы скошвання расліннасці ў грамадскіх месцах, выдалення аварыйных дрэваў — пэўныя цяжкасці выклікаюць у мяне мерапрыемствы толькі такога кшталту. Усё астатняе жанчынам па сіле.

Вольга АРЦЁМЕНКА, дэпутат Віцебскага раённага Савета:

— Мне прыходзілася вырашаць пытанні будаўніцтва аграгарадка Кіраўская і капітальнага рамонту школы ў гэтым пасёлку. Рамонт, увогуле, не жаночая справа. Я ўнікала ва

ўсе будаўнічыя моманты, кіравала рабочымі, падпісвала дакументы... Мы перажылі будаўніцтва стадыёна для нашай школы. Педагагічны калектыв сваімі жаночымі рукамі ствараў гэтую спартыўную пляцоўку. Мы самастойна граблі зямлю, капалі, добраўпарадкавалі, засыпалі тэрыторыю камянямі там, дзе гэта было патрэбна...

Нэллі ГАМБАРАН, старшыня Лукомльскага сельскага Савета дэпутатаў Чашніцкага раёна:

— У маёй рабоце шмат пытанняў, звязаных з тэхнікай. Як кіраўнік сельвыканкама я ваджу аўто. Вядома, у наш час гэта звычайная справа, але ёсць і цяжкасці — машына новая, электроніка складаная... Даводзіцца мне вырашаць пытанні і з дарожным будаўніцтвам. А яшчэ я павінна ведаць, якія агрэгаты заказаць для расчэсткі дарог і іншых патрэб. Неабходна разбірацца ў тэхніцы: магутнасці, магчымасцях і іншых характарыстыках прылад. На мой погляд, гэта «нежаночыя» пытанні. Каб справіцца з цяжкасцямі, чытаю літаратуру, карыстаюся крыніцамі з інтэрнэту.

Алена ГАНЕВІЧ, дэпутат Гродзенскага абласнога Савета:

— У нас кампетэнцыя пытанняў вельмі шырокая. «Нежаночыя», на мой погляд, — гэта справы, звязаныя з будаўніцтвам. За час майго дэпутацтва будавалася школа, дом сямейнага тыпу, праводзілася рэканструкцыя Воранаўскай школы. Кожны год спраўляемся з такімі маштабнымі задачамі. Да гэтага трэба дадаць яшчэ і бягучыя справы па рамонце і аднаўленні адукацыйных устаноў рэгіёна. З цяжкасцямі дапамагаюць разабрацца кампетэнтныя людзі. З пэўнымі нюансамі знаёмлюся, дзякуючы літаратуры. Але самы паспяховы вопыт — гэта практыка. Калі будаваліся школы, я амаль кожны дзень наведвала аб'екты. Сустрэчы з кіраўніцтвам будаўнічых арганізацый, штабныя планёркі, якія мы праводзілі, далі магчымасць разабрацца ў гэтых пытаннях.

Марыя ДАДАЛКА.
ЗВЯЗДА